

ТРЭЦЬЕ ПАЎСЮДНАЕ ПАСЛАНЬНЕ АПОСТАЛА ЯНА

¹ Староста — улюбёнаму Гаю, якога я люблю ў праўдзе.

² Улюбёны! Малюся, каб ты быў здаровы і пасьпяховы ў-ва ўсім, як пасьпяховая душа твая.

³ Бо я вельмі ўзрадаваўся, калі прыйшлі браты і засьведчылі пра тваю праўду, як ты ходзіш у праўдзе.

⁴ Для мяне няма большай радасьці, як чуць, што дзеці мае ходзяць у праўдзе.

⁵ Улюбёны! Ты робіш вернае ў тым, што робіш для братоў і для чужынцаў,

⁶ якія засьведчылі перад царквою пра тваю любоў. Ты добра зробіш, правёўшы іх, як належыцца перад Богам,

⁷ бо яны дзеля імя Ягонага пайшлі, нічога ня ўзяўшы ад паганаў.

⁸ А мы павінны прыймаць гэтакіх, каб стацца супрацоўнікамі праўдзе.

⁹ Я пісаў царкве, але Дыятрэф, які любіць у іх быць першым, не прызнае нас.

¹⁰ Дзеля гэтага, калі я прыйду, нагадаю пра ўчынкі ягонья, якія ён робіць, абмаўляючы нас злымі словамі; і не задавольваючыся гэтым, і сам не прызнае братоў, і тым, якія хочучь, забараняе, і выганяе з царквы.

¹¹ Улюбёны! Не пераймай ліхое, але добрае. Хто робіць дабро, той ад Бога; а хто робіць ліхое, ня бачыў Бога.

¹² Пра Дэмэтрыя засьведчана ўсімі і самой праўдаю, і мы сьведчым, і вы ведаеце, што сьведчаньне нашае праўдзівае.

13 Шмат меў я пісаць, але не хачу пісаць табе
атрамантам і трысьцінай,

14 а спадзяюся неўзабаве пабачыць цябе і гаварыць
вуснамі ў вусны.

15 Супакой табе! Вітаюць цябе сябры; прывітай сяброў
паіменна.

**Новы Запавет і Кнігі Старога Запавету
Belarusian New Testament and Books of Old
Testament**

copyright © 2016 John the Forerunner Church of Christians of Evangelical
Faith of Minsk City

Language: беларуская

Contributor: John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith
of Minsk City

Тэст перакладзены і рэдагаваны ў Беларусі

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share, redistribute, or adapt this Bible translation or extracts from
it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not use this work for commercial purposes.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.

2021-05-20

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files
dated 29 Jan 2022

64be8e54-78c4-5277-8d28-9fc3e21a8e86